

Аляксандар Мацяс

АФІЦЫЙНАЯ ПАЛІТЫКА МАСКВЫ Й МЕНСКУ Ў ГАЛІНЕ ЭКАНАМІЧНЫХ УЗАЕМАДНОСІНАЎ

KAMUNKI

1. Перадумовы эканамічнае інтэграцыі Беларусі й Расіі

Разьвіцьцё гандлёва-еканамічных стасункаў паміж Беларусій і Расіяй, інтэграцыйныя працэсы паміж дзвюма краінамі шмат у чым прадвызначаныя аб'ектыўнымі прычынамі. Успадкаваны Рэспублікай Беларусь вытворчы патэнцыял (перш за ўсё экспартаарыентаваны прамысловы комплекс, доля якога ў галіновай структуры ВУП сягала пры канцы 80-х — пачатку 90-х гадоў 40%) вылучаўся высокай матэрыяла- і энэргаёмістасцю і быў арыентаваны на вонкавыя пастаўкі паліўна-энэргетычных і сыравінных рэурсаў (у асноўным з РФ). Пры гэтым эканоміка Беларусі была шчыльна інтэграваная ў народнагаспадарчы комплекс былога СССР. Вялікая залежнасць існавала ў шэрагу асноўных галінаў (асабліва ў машынабудаўнічым комплексе) ад паставак камплектных вырабаў з рэспублік былога СССР (перш за ўсё з РФ). Рэспубліка спэцыялізівалася на выпуску канчатковай (улучна з высокатэхналагічнай і навукаёмістай) прамысловай прадукцыі такіх галінаў, як машынабудаванні і мэталаапрацоўка, хімічная і нафтахімічная, нафтаперапрацоўчая, электронная, лёгкая і інш., мела гарантаваныя рынкі збыту сваёй прадукцыі ў былым СССР. Большая частка прамысловое прадукцыі (да 80%) пастаўлялася ў Расію.

Таму пасля распаду СССР, ува ўмовах пачатку практэсу дэзінтэграцыі су-польнай эканамічнай просторы былога Саюзу адкрытая эканоміка Рэспублікі Беларусі (асабліва прамысловасць) апынулася ў найскладанейшым становішчы, перажыўши падвойны шок. З аднаго боку, адбылося рэзкае скарачэнне традыцыйных рынкаў збыту беларускага прадукцыі, зь іншага боку, на парадак узрасльі наблізіліся да сусьветных цэны на энэргарэсурсы і сыравіну, нэгатыўны эфект ад гэтага росту ўзмацняўся празмернай дэвальвацыяй рубля.

А да выхаду на замежныя рынкі збыту беларускія таварывытворцы аказаліся не гатовыя. Успадкаваны вытворчы патэнцыял вылучаўся агульной тэхнічнай

адсталасьцю, што прыводзіла да вялікіх выдаткаў і неадпаведнасці большай часткі прадукцыі сучасным патрабаванням. Каэфіцыент зношанасці (фізычнай, не гаворачы пра маральнью) актывуе часткі асноўных фондаў да 1992 году складаў у прамысловасці 50%, а ў цэлым па народнай гаспадарцы — 39%.

Ува ўмовах лібералізацыі вонкавай эканамічнай дзейнасці, палітыкі адкрылася ў сферы эканомікі і ўнутраных рынкаў былога СССР узмацнілася канкуренцыя з боку замежных кампаніяў, якія часта выкарыстоўвалі агрэсіўныя маркетынгавыя стратэгіі (пастаўкі асobных тавараў па дэмпінгавых цэнах і г.д.).

Беларусь атрымала ў спадчыну прадпрыемствы й арганізацыі, якія былі са-
юзной уласнасцю былога СССР і кіраваліся з Масквы. Да гэтага вартага дадаць
праблемы з наладжваннем гарызантальных сувязяў пасля ліквідацыі саюзных
міністэрстваў і ведамстваў, з разылкамі, стратай абаратных сродкаў і інш.

Усё гэта ў вялікай ступені прадвызначыла пошук выйсьца з эгэтага няпростага эканамічнага становішча з дапамогай наладжваньня гандлёва-еканамічных стасункаў з РФ, якая была асноўным гандлёвым партнэрам, пастаноўкам паліў-на-энэргетычных рэурсаў і рынкам збыту беларускай, у першую чаргу прамысловай, прадукцыі.

Апрача таго, у кірауніцтва краіны (гэтак званай партгаспнамэнклятуры, што выйшла з былой камандна-адміністрацыйнай систэмы) жывілася надзея, што ранейшыя гандлёва-еканамічныя сувязі адновацца, а да кірауніцтва РФ прыйдуть адпаведныя палітычныя сілы, накіраваныя на найшчыльнейшую (аж да палучэнчыя) еканамічную і палітычную інтэграцыю з Беларусь

Разам з tym, разрыў шэрагу гаспадарчых сувязяў, дэзарганізацыя былі аб'ектыўна непазбъежных, паколькі ў жорстка цэнтралізаваным гаспадарчым комплексе ў замкнёй эканамічнай прасторы многія кааперацыйныя адносіны былі штучнымі і нефактыўнымі.

2. Этапы расійска-беларускай эканамічнай інтэграцыі

У расійска-беларускай эканамічнай інтэграцыі ўмоўна можна вылучыць некалькі этапаў. У 1993—1994 гг. была здысейсьненая спроба аб'яднання грашовых систэмаў Рэспублікі Беларус і Расійскай Федэрацыі. Далей этапы эканамічнага збліжэння дзізвуох краінаў адзначаюцца пасълядоўным падпісаннем дамоваў пра ўтварэнне Супольнасці (1996 г.), Саюзу (1997 г.) і Саюзнае дзяржавы (канец 1999 г. — пачатак 2000 г.).

Сацыяльна-эканамічныя праблемы ў краіне ў 1992—1994 гг. кіраўніцтва Беларусі імкнулася развязаць не правядзеным жорсткай макраэканамічнай палітыкі й паскарэннем структурных і інстытуцыйных рэформаў, а шляхам збліжэння з Расійскай Федэрацияй з мэтай атрымання па ніжэйшых, унутрырасійскіх цэнах энэргарэсурсаў, тэхнічных крэдытаў і г.д. Асноўнымі кірункамі рэалізацыі расійска-беларускай інтэграцыі ў гэты перыяд было аб'яднанне гравітацыйных сістэм, найважнейшыя ўмовы якога былі вызначаныя ў верасеньскім

пагадненьні 1993 г., а затым замацаваныя (да красавіка 1994 г.) у Дамове прааб'яднанне грашовай систэмы Рэспублікі Беларусь з грашовай систэмай Ра-сійскай Фэдэрэцыі й умовы функцыянаваньня супольнай грашовай систэмы.

Пры гэтым найбольш складанымі праблемамі для ўзгаднення былі: усталяваньне валютных курсаў беларускага рубля да расійскага для абмену безнайшчай і наяўнай грашовай масы, цэны на базавую сырavіну і энергансцьбіты для беларускіх вытворцаў, а таксама ўмовы грашова-крэдytнага, бюджетнага і мытнага рэгульавання.

Беларускі бок настойваў на вышэйшым курсе абмену для сваіх юрыдычных і фізычных асобаў. РФ, у сваю чаргу, дамагалася, каб абменны курс быў набліжаны да рынкавага. У выніку папярэдне дамовіліся пра сярэдні курс, зыходзячы з парытэту пакупніцкай здольнасці і крос-курсу. Завышаны курс абмену для Беларусі, безумоўна, быў выгаднейшым, асабліва для юрыдычных і фізычных асобаў, што валодалі грошовымі актывамі. У той жа час у горшым становішчы маглі апынуцца суб'екты гаспадарання, у якіх на момант абмену была вялікая запазычанасць па крэдытах.

Што да грашова-кредытнай і бюджетнай палітыкі, спачатку меркавалася ўзгадніць аб'ёмы крэдытнай эмісіі й іншых найважнейшых рэгулятараў банкаўскае дзеяйнасці, а таксама гранічных памераў дэфіцыту дзяржаўнага бюджету і ўмоваў яго пакрыцця за кошт безрэурснае эмісіі. Пры гэтым Рэспубліка Беларусь дамагалася выключэння пры вызначэнні дэфіцыту дзяржаўнага бюджету мэтавых паступленняў і выдаткаў, звязаных зь ліквідацыяй наступстваў катастрофы на ЧАЭС. Аднак гэтае патрабаванье не было зафіксаванае ў пагадненні.

У далішым практэсе ўзгадненяня і падрыхтоўкі пагадненняў РФ вылучыла шэраг дадатковых жорсткіх патрабаванняў. У прыватнасці, з 1995 г. прапаноўвалася перайсьці да стварэння адзінага кансалідаванага бюджэту і зацвярдзення яго заканадаўчымі органамі Расіі. Было таксама пратрабаваныне аб ліквідацыі Нацыянальнага банку Беларусі як юрыдычнай асобы і ўлучэнні яго з усімі актывамі і пасівамі ў склад Цэнтральнага банку Расіі.

У выніку пры ўкладаньні красавіцкай дамовы не былі падпісаныя два асноўныя дакументы: Міжбанкаўская пагадненне пра працэдуру аб'яднання грашовых систэмаў Беларусі й Расіі ды Міжурадавае пагадненне пра адзіны механізм кіравання бюджетнымі систэмамі РФ і РБ. Апрача таго, беларускі бок паставіў свае подпісы пад пагадненнем, парушаючы асобныя артыкулы толькі что прынятай Канстытуцыі й некаторых іншых законаў краіны. У далейшым прадстаўнікі Беларусі зьдзяйсьнялі спробы скарэгаваць супяречлівия палажэнні дамовы, у той час як Расія настойвала на зъменах у Канстытуцыі Беларусі.

У красавіцкім пагаднені ўзаемнае скасаваньне мітных збораў увязвалася з скасаваньнем арэнднай платы за разъмяшчэньне расійскіх войскай на тэрыторыі Беларусі і платы за транзит на экспарт у трэція краіны і Калінінградскую вобласць расійскай прадукцыі, што першапачаткова не прадугледжвалася. У

той жа час рэгульянныя ўнутраныя цэны РФ на базавую сырэвіну і энэрганосібіты меркавалася распаўсюдзіць на суб'ектаў гаспадарання Рэспублікі Беларусь толькі пасля поўнага аб'яднання грашовых систэмай. У выніку страты беларускага боку, па разылках ураду і звестках Нацбанку, маглі скласці больш за 1 млрд. USD у год (паколькі Беларусь з моманту падпісання дамовы не выстаўляла ніякіх прэтэнзій за ўтрыманне расійскіх войскай і транзыту). Больш за тое, пасля скасавання мытных збораў РФ увяла акцызы падатак на экспарт, а таксама дадатковыя плацяжы за транспартаванье энэрганосібітаў. Узаемнае скасаванне мытных збораў меркавалася зьдзесяніць з адначасовым распаўсюджваннем дзеянага заканадаўства ў гэтым галіне на Беларусь, у tym ліку і ў дачыненьні да трэціх краінай, што таксама не было прадугледжана першапачатковымі пагадненіямі.

У выніку пагадненіне пра аб'яднанне грашовых систэмай дзівюх краінай (а больш дакладна, пра ўлучэнне грашовай систэмы Беларусі ў грашовую систэму РФ і рэарганізацыі Нацыянальнага банку РБ з пазбаўленнем статусу самастойнае юрыдычнае асобы ў філію Цэнтральнага банку РФ) не было рэалізаваныя. Трэба таксама адзначыць пасыпешлівасць такіх паважных пагадненіяў, якія, па сутнасці, пазбаўлялі Беларусь самастойнасці пры выкарыстанні найважнейшых інструментоў макраэканамічнае палітыкі (манэтарных, падатковых, бюджетных і інш.), што, зрэшты, і прадвызначыла іх невыкананье.

У міжчасі быў падпісаны Пагадненіне пра Мытны саюз (студзень 1995 г.) з мэтай стварэнне ўмоваў для актывізацыі гандлёва-еканамічных стасункаў, а таксама Дамова пра дружбу, добрасуседства і супрацоўніцтва паміж дзівюма краінамі тэрмінам на дзесяць гадоў і Пагадненіне пра адзінае кіраўніцтва мытнымі службамі і пра сумесную ахову межаў (люты 1995 г.).

2 красавіка 1996 г. была падпісаная Дамова пра стварэнне Супольнасці Беларусі й Расіі, якая прадугледжвала стварэнне наднацыянальных органаў. У выніку паўсталі наступныя органы Супольнасці: Найвышэйшая рада, Выканавчы камітэт, Парліамэнтскі сход, Мытны камітэт, Расійска-беларуская камісія па навукова-тэхнічным супрацоўніцтве, Камітэт Супольнасці Беларусі й Расіі па гідраметэаралёгіі і маніторынгу забруджанья прыроднага асяродзьдзя, Грамадская рада прамысловіцтва і прадпрымальніцтва пры Выканкаме Супольнасці.

У дамове пра ўтварэнне Супольнасці быў задэкліраваны асноўныя падыходы да фармавання адзінае эканамічнае прасторы, улучна з сінхранізацыяй эканамічных рэформаў, стварэннем супольнай мытнай прасторы, збліжэннем сацыяльных, адукатыйных і працоўных стандартоў, стварэннем супольнай транспартнай систэмы, аб'яднаннем энэргасыстэмай, узгадненнем структурнай палітыкі, супрацоўніцтвам у абароннай сферы і інш.

Разам з tym былі пастаўленыя і такія, загадзя невыканальныя, заданыні, як уніфікацыя падатковага, бюджетнага і валютнага заканадаўства і стварэнне да канца 1997 году ўмоваў для ўвядзення адзінае валюты.

Наступны этап разъвіцца інтэграцыйных стасункаў дзівюх краінай адзна-

чаны падпісаньнем Дамовы пра Саюз Беларусі й Расіі (2 красавіка 1997 г.) і Статуту Саюзу (травень 1997 г.).

У выніку ўтварэння новай інтэграцыйнай структуры дзівюх краінай адбылася трансфармацыя асноўных органаў кіравання Супольнасці ў адпаведныя наддзяржаўныя органы Саюзу. Апрача таго, былі створаныя Памежны камітэт Саюзу і Камітэт па пытаннях бяспекі, а таксама тэлерадыёвяшчальная арганізацыя Саюзу. Прыміць рашэнні прадугледжвалася на аснове поўнае згоды па прынцыпе “адна дзяржава — адзін голас”.

Разам з tym, асноўныя недахопы, што выявіліся пры ўтварэнні й функцыянуванні Супольнасці, не было пераадоленыя і ў новай структуры. У абсягу эканамічнай палітыкі ізноў паўтарыліся дэкларацыі пра фармаванне адзінае эканамічнае прасторы, стварэнне роўных умоваў гаспадарання, аб'яднанне транспартнай і энергетычных систэмай, систэмай сувязі, стварэнне супольнай навукова-тэхналягічнай прасторы, фармаванне адзінай мытнай прасторы, узгадненне структурнай палітыкі, збліжэнне інстытуцыйных пераутварэнняў і эканамічных рэформаў, уніфікацыю сацыяльна-працоўнай сферы і г.д.

Рэалізацыя захадаў у галіне расійска-беларускай інтэграцыі сустракала, з аднаго боку, супраціў нацыянальных міністэрстваў і ведамстваў дзівюх краінай у сувязі зь неабходнасцю дэлегавання часткі паўнамоцтваў наддзяржаўным органам Саюзу, зь іншага боку, узьніклі дадатковыя цяжкасці дзеля адрозненія ўжываных у Беларусі й Расіі мадэляў і падыходаў да кіравання і рэгулявання сацыяльна-еканамічнага разъвіцця.

У сінезіні 1998 году была падпісаная Дэкларацыя пра далейшае ўдзельніцтва Беларусі й Расіі, у якой была зроблена чарговая спроба вызначыць стратэгію дзеяньняў для актывізацыі інтэграцыйных працэсаў. Разам з tym, у чарговы раз былі прадэкліраваныя цалкам нерэальныя заданыні ўвядзення ўжо да канца першай паловы 1999 году адзінага для ўсіх суб'ектаў гаспадарання праўнага рэжыму, завяршэння аб'яднання энергетычнай і транспортнай систэмай, уніфікацыя валютнага рэгулявання і грашова-кредытнай систэмы і нават пераходу на адзіную валюту.

Разам з дэкларацыяй пра далейшае ўдзельніцтва Беларусі й Расіі паміж дзівюмі краінамі быў падпісаны і Дамова пра роўныя права грамадзянаў ды Пагадненіне пра стварэнне роўных умоваў суб'ектам гаспадарання.

Рэалізацыя падпісаных пагадненіяў ішла цяжка. У прыватнасці, у Пагадненіні пра стварэнне роўных умоваў суб'ектам гаспадарання, якое набыло моц з даты ягонага падпісання (25 сінезіні 1998 г.), у артыкуле 3 чытаєм: “Пры ўзаемным гандлі Бакі забяспечаць свабоднае цэнаутварэнне, а выкарыстанніе рэгуляваных цэнаў (тарыфаў) — на аснове цэнаў (тарыфаў), што складваюцца на ўнутраных рынках”. Але толькі з 2002 г. з'явіліся пэўныя зруші ў справе выраўноўвання асобных цэнаў на энэрганосібіты і тарыфаў на транспартаванне (перавозкі).

З падпісаньнем 8 сінезіні 1999 г. Дамовы пра стварэнне Саюзнай дзяржавы

пачынаеца новы этап актывізацыі расійска-беларускіх інтэграцыйных працэсаў на афіцыйным узроўні, канчатковай мэтай якіх (паводле Дамовы) ёсьць пастапнае стварэнне Саюзнай дзяржавы.

У Дамове былі вызначаныя мэты і прынцыпы фармавання Саюзнае дзяржавы, разъмежаваныя прадметы распараджэння і паўнамоцтваў паміж Саюзнай дзяржавай і дзяржавамі-ўзделніцамі. У прыватнасці, у якасці адной з найважнейшых мэтаў прадугледжваецца стварэнне адзінае эканамічнае прасторы на падставе выкарыстання рынковых мэханізмаў функцыяновання эканомікі. Адпаведна, у асобным раздзеле падающа агульныя прынцыпы фармавання гэтай эканамічнай прасторы (улучаючы і пастапнае ўвядзенне супольнай грашовай адзінкі з адначасовым стварэннем адзінага эмісійнага цэнтра).

Таксама была распрацаваная Праграма дзеянняў РБ і РФ для рэалізацыі палажэнняў Дамовы пра стварэнне Саюзнай дзяржавы, у якой былі вызначаныя асноўныя кірункі, асобныя канкрэтныя заходы і часавыя рамкі фармавання супольнае эканамічнае прасторы, у прыватнасці, выраўноўванье асобных макраеканамічных паказнікаў і правядзенне адзінай структурнай палітыкі; уніфікацыя грамадзянскага заканадаўства і вызначэнне падставаў стварэння ўласнасці Саюзнай дзяржавы; ўвядзенне супольнай грашовай адзінкі; уніфікацыя падатковага заканадаўства і правядзенне адзінай падатковай палітыкі; фармаванне і выкананні гандлёвой і мытна-тарыфнай палітыкі ў дачыненьні да трэціх краін, міжнародных арганізацый і аб'яднанняў; правядзенне адзінай палітыкі ў галіне цэнаутварэння; аб'яднанне энэргетычнай і транспартнай систэмы; фармаванне супольнага рынку паслуг сувязі; фармаванне адзінай навукова-тэхналягічнай прасторы; ажыццяўленне сумеснай палітыкі ў галіне экалагічнай бяспекі; правядзенне ўзгодненай палітыкі ў галіне аховы працы, сацыяльнай абароны насельніцтва, пэнсійнага забесьпячэння і інш. У якасці асобных найважнейшых кірункаў вылучаныя сумесная палітыка ў галіне абароны, вайсковага будаўніцтва і выкарыстання вайсковас інфраструктуры, распрацоўкі і разъмешчэння сумеснага абароннага заказу, а таксама правядзенне адзінай памежнай палітыкі, сумесная дзеяннасць праваахоўных органаў і спецслужбай.

У цэлым Дамова і Праграма дзеянняў для яе рэалізацыі вылучаліся шырокім спектрам і радыкалізмам прапанаваных заходаў, зьдзейсніць якія ў вызначаныя тэрміны было цяжка. Разам з тым, выкарыстанне расійскага рубля ў якасці адзінага законнага плацежнага сродку на тэрыторыі Саюзнай дзяржавы прадугледжвалася з 1 студзеня 2005 г., а не праз паўгоду ці год пасля падпісання чаргове дамовы або пагаднення. Апрача таго, былі падпісаныя Пагадненіні паміж Беларусі і Расіяй пра ўвядзенне супольнай грашовай адзінкі і фармаванне адзінага эмісійнага цэнтра Саюзнай дзяржавы і Пагадненіне паміж урадамі РФ, Цэнтральным банкам РФ і ўрадам РБ, Нацыянальным банкам РБ і пра заходы што да стварэння ўмоваў для ўвядзення адзінай грашовай адзінкі. Быў распрацаваны таксама плян сумесных дзеянняў для стварэння ўмоваў для

увядзення адзінай грашовай адзінкі Саюзнай дзяржавы на перыяд 2001—2005 гг.

3. Асноўныя кірункі эканамічнай інтэграцыі на афіцыйным узроўні

Асноўнымі кірункамі эканамічнай інтэграцыі Беларусі й Расіі, на якіх удалося дасягнуць пэўных вынікаў, ёсьць:

- фармаванне супольнай мытнай прасторы;
- разъвіццё міжрэгіянальнага супрацоўніцтва;
- збліжэнне і ўзгадненне сацыяльнай палітыкі і сацыяльных стандартоў, фармаванне супольнага рынку працы.

Зь іншых важных кірункаў эканамічнай інтэграцыі Беларусі й Расіі варта адзначыць стварэнне міждзяржаўных (транснацыянальных) фінансава-прамысловых груп (МФПГ, ТФПГ), распрацоўку балансаў паліўна-энэргетычных рэсурсаў і балансаў попыту і прапановы па найважнейшых відах прадукцыі, распрацоўку і разъмешчэнне сумеснага абароннага заказу і інш.

Эканамічнае інтэграцыя найдалей сягнула ў фармаванні адзінае мытнае прасторы дзіўюх краінай. Цяпер уведзеныя адзінныя мыты і адзіны парадак мытнага афармлення і кантролю, вызначаны парадак узаемнага прызнання ліцензій, сэрыфікату і дазволаў на ўвоз і вывоз тавараў. 29.01.2001 г. было падпісане Пагадненне пра завяршэнне ўніфікацыі ў стварэнне адзінай систэмы тарыфнага і нетарыфнага рэгулювання, а таксама нарматыўна-праўны дакумент “Аб парадку правядзення расцсьледавання перед увядзеннем адмысловых абарончых, антыдэмпінгавых або кампэнсацыйных заходаў”.

На стварэнне адзінай эканамічнай і мытнай прасторы, якая б рэальна функцыянуала, накіраванае разъвіццё гандлёва-еканамічных сувязяў рэгіёну Беларусі й Расіі на падставе адпаведных міжрэгіянальных пагадненняў і праграмаў міжрэгіянальнага супрацоўніцтва. Гэтак, у 2000 г. міжрэгіянальнае супрацоўніцтва ажыццяўлялася: у Берасцейскай вобласці — з 24 рэгіёнамі РФ, Віцебскай — з 18, Гомельскай — з 11, Гарадзенскай — з 12, Менскай — з 33, Магілёўскай — з 16, у г. Менску — з 11 рэгіёнамі.

Збліжэнне і ўзгадненне найважнейшых інструментau сацыяльнае палітыкі дзіўюх краінай ажыццяўляецца паводле Праграмы сумеснай дзеяннасці па ўніфікацыі заканадаўства ў сацыяльна-працоўнай сферы і збліжэнні ўзроўні ю сацыяльных гарантый грамадзянам Беларусі й Расіі на 1999—2000 гады.

У галіне сацыяльна-працоўнай сферы распрацавана больш за 30 праектаў уніфікаваных нарматыўных праўных дакументаў. У іх ліку — праекты ўніфікаваных Законаў Рэспублікі Беларусі “Аб ахове працы”, “Аб страхаванні ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў”, “Аб занятысці населеніцтва”; праекты Канцэпцыі эканамічнага мэханізму, які стымулізуе наймальнікай (працаадаўцаў) ствараць на вытворчасці ўмовы для бяспечнай працы; праекты ўніфікаваных Адзінай мэтодыкі разыліку сярэдняга даходу на

душу насельніцтва і Адзінай мэтыдышкі пабудовы бюджету працыцьцёвага мінімуму і інш.

Інтэграцыя транспартных систэмам дзяржаваў краінаў зъдзяйсьняеца па наступных кірунках: распрацоўка систэмы сумеснага выкарыстаньня транспартных маршрутаў, камунікацыяў і вытворчага патэнцыялу; стварэнне адзінага систэмам інфармацыйнага забесьпячэння рынку транспартных паслуг і транспартнай справаздачнасці; усталяванье парадку ўзгадненых пазыцыяў транспартавікі Беларусі й Расіі па пытаннях супрацоўніцтва зь міжнароднымі транспартнымі арганізацыямі; разьвіццё сэрыфікацыі й лізінгу; распрацоўка і рэалізацыя адпаведных праграмаў у галіне транспарту.

Разьвіццё сувязі дзяржаваў краінаў прадугледжаеца такім дакументам, як “Канцепцыя стварэння аб’яднанае сеткі сувязі Беларусі й Расіі”, “Канцепцыя стварэння ўзаемазвязанай сеткі паштовай сувязі РБ і РФ”, “Канцепцыя стварэння абмену паштовымі адпраўленініямі, грошовымі пераказамі і пэрыядычнымі выданініямі паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацияй”. Саветам міністраў Саюзнай дзяржавы распрацаваныя і ўхваленыя адзінія прынцыпы фармавання агульнага рынку паслуг сувязі, на базе якіх распрацоўваецца адпаведная праграма.

У галіне энергетыкі вядзеца распрацоўка праграмы па стварэнні Аб’яднай электразнэргетычнай систэмы Расіі й Беларусі на аснове забесьпячэння адзіных умоваў функцыянаванья электразнэргетычных систэмам дзяржаваў-удзельніцаў з адзінм мэханізмам фінансавага і арганізацыйнага падзелу натуральна-манапольных (передача электразнэргіі, забесьпячэнне систэмнай на дзейнасці і вядзенне рэжымаў працы) і патэнцыйна канкурэнтных (генерацыя і збыт) відаў дзейнасці ў электразнэргетыцы.

Адной з формаў інтэграцыі Беларусі й Расіі ёсьць распрацоўка й рэалізацыя сумесных праграмаў. У прыватнасці, у 2002 г. ажыццяўляеца рэалізацыя наступных праграмаў:

“Распрацоўка апераджальных тэхнолёгіяў “падвойнага” ўжываньня і гамы сучаснага аптычнага абсталяваньня на прынцыпах кіраванага формаўтварэння”;

“Распрацоўка і засваенне лічбавых, лічбова-аналігавых, аналагавых інтэгральных мікрасхемам для апаратуры спэцыяльнага прызначэння і падвойнага ўжываньня”;

“Разьвіццё дызельнага аўтамабілебудаваньня”;

“Распрацоўка і выкарыстаньне касымічных сродкаў і тэхналёгіяў атрыманьня, апрацоўкі і аднострываньня касымічнай інфармацыі” й інш.

У галіне навукі і тэхналёгіяў ажыццяўляеся Плян першачарговых заходаў для фармавання адзінай навукова-тэхналягічнае інфармацыйнае прасторы, а таксама сумесных падпраграмаў “Лазэрныя тэхналёгіі XXI стагодзьдзя” і “Навукаёмістыя кампанэнты агульнага мышынабудаўнічага ўжываньня”, арганізацыя супрацоўніцтва ў галіне дзяржаўнае экспертызы навукова-тэхнічных праектаў.

Зъдзяйсьніеца ўніфікацыя падатковых систэмам дзяржаваў краінаў. У прыватнасці, Беларусь перайшла на заліковую систэму спагнаньня падатку на даданую вартасць, аналагічную той, якая дзейнічае ў Расійскай Федэрациі. У 2002 г. чакаеца прыніццце Падатковага кодэксу Беларусі, уніфікаванага з Падатковым кодэксам Расіі.

4. Проблемы й пэрспэктывы расійска-беларускай эканамічнай інтэграцыі

Нягледзячы на розныя погляды і ацэнкі расійска-беларускай інтэграцыі, у цэлым прызнаеца неабходнасць разьвіцця ўзаемавыгоднага супрацоўніцтва дзяржаваў краінаў у сацыяльна-еканамічнай сфэры. У аснове разьвіцця гандлёва-еканамічных стасункаў паміж Беларуссю і Расіяй ляжыць зацікаўленасць або дзвух бакоў у цесных сувязях.

Так, для Расіі Беларусь цікавая ў першую чаргу як гэтак званы транспартны калідор (значэнне якога пасля распаду СССР вельмі вырасла) да вялікага ёўрапейскага рынку. Па асобых ацэнках, да 70—75% расійскага экспарту ў краіны ЭЗ ажыццяўляючыя цяпер па тэрыторыі РБ. Беларусь знаходзіцца таксама ў сфэры геапалітычных інтэрсаў Расіі і, адпаведна, мае вялікае стратэгічнае значэнне, ёсьць адмысловым буферам пры прасоўванні НАТА на ўсход.

Акрамя таго, расійскі капитал мае вялікі інтэрэс да цэлага шэрагу буйных беларускіх прадпрыемстваў (перш за ёсё нафтхімічнага комплексу), пабудаваных яшчэ ў савецкія часы дзеля перапрацоўкі сыравіны з мэтай далейшага экспарту прадуктаў перапрацоўкі на ёўрапейскі рынок і, значыць, атрыманьня дадатковых прыбылкаў у параўнанні з экспартам мінеральныя сырavіны. Беларусь — таксама рынок збыту як толькі сырavіны і энэргарэурсаў, але і розных відаў гатоўкі прадукцыі (улучаючы машинабудаваньне). Цэлы шэраг расійскіх прадпрыемстваў склараправаны з беларускімі, у тым ліку і ў такой высокатэхнілагічнай вытворчасці, як ВПК. У прыватнасці, каля 200 расійскіх абаронных прадпрыемстваў падтрымліваюць сувязі з 120 адпаведнымі беларускімі прадпрыемствамі¹.

На актыўізацыю інтэграцыйных пракэсаў з Расіяй Беларусь штурхает яе ўласны шматгадовы (нягледзячы на заявы пра шматвэктарнасць замежнай эканамічнай палітыкі) палітычны і эканамічны курс, у выніку якога сфармаваўся нэгатыўны вобраз беларускай дзяржавы за мяжой, ускладніліся адносіны з шэрагам вядучых індустрыяльна разьвітых краінаў, палітычнымі ў эканамічнымі міжнароднымі структурамі (АБСЭ, ЭЗ, Рада Эўропы, МВФ, МБРР, ЭБРР і інш.). У выніку ўзьніклі праблемы з замежным фінансаваннем, атрыманьнем простых замежных інвестыцый, сродкаў па крэдытах лініях і г.д. Таму ўва ўмовах катастрафічнага зноса вытворчага патэнцыялу і дэфіцыту фінансавых і інвестыцыйных рэурсаў асноўныя надзеі ўскладаюцца на рэалізацыю інвестыцыйных праектаў з Расіяй, якія, як падаеца, будуть спрыяць

прытоку капіталу ў Беларусь.

Для Беларусі, каб забясьпечыць устойлівасць эканамічнага разьвіцця, неабходна дывэрсыфікацыя свой экспарт. Але для гэтага патрэбная інтэграцыя ў сусветную эканоміку, адпаведныя фінансавыя ресурсы й тэхналёгіі. Аднабакоўская арыентацыя ў вонкавым гандлі на Расію толькі ўзмацняе залежнасць Беларусі ад аднаго гандлёвага партнёра. Існуе таксама небяспека кансэргаціі дауніх, але часта неэфектыўных эканамічных сувязяў, захаваньня матэрыялаёмістай і энэргаёмістай структуры вытворчасці ў Беларусі. У гандлі паміж дзіўюма краінамі шырока выкарыстоўваюцца бартэрныя схемы, што не дазваляе зарабляць валюту і купляць сучаснае абсталяванье ў індустрыяльна разьвітых краінах. Больш за тое, калі ў 1995 г. у Беларусь з краінаў далёкага замежжа ўвозілася 65% інвэстыцыйных тавараў, дык у 1999 г. 50% інвэстыцыйных тавараў ішло ўжо з РФ².

Хаця дзякуючы эканамічнай інтэграцыі з РФ ажыццяўляеца ўстойлівае забесьпчэнне Беларусі энэргарэсурсамі, зь іншага боку, па асобных відах энэргарэсурсаў (гэта перш за ўсё датычыць газу, які цяпер займае асноўнае месца ў паліўна-энэргетычным балансе краіны) залежнасць Беларусі ад Расіі амаль абсалютная. У той жа час у краінах ЭЭС існуе патрабаванье, каб паставіць па найважнейшых відах энэргарэсурсаў з адной краіны не перавышалі траціны.

Існуюць і іншыя абмежаваныя на павышэнне эканамічнай бяспекі краінаў. Напрыклад, у Чэхіі адным з такіх абмежаванняў ёсьць паступленіе не больш за трацыну замежных інвэстыцій з адной краіны (у некаторых краінах абмежаванне складае 20%). Пры меркаваным узделе расійскага капітала ў прыватызацыі нафтакімічнага комплексу Беларусі гэтыя пропорцыі, пры проблемах з інвэстыцыямі зь іншых краінаў, ня будуць датрымлівацца.

Дарма што дагэтуль у працэсе распрацоўкі і прыняцця інтэграцыйных рашэнняў фармальна захоўваюцца прынцыпы кансэнсусу (адна краіна — адзін голос, аднагалосце пры прыняцці рашэння), раўнапраўнага ўдзелу, узаемнага ўліку інтэрсаў, далей усё больш будзе праяўляцца несупастаўнасць эканамічных патэнцыялаў дзіўюх краінаў, розныя геапалітычныя мэты й інтэрэсы. Калі ж урэшце Беларусь прайдзе на ўмовы дзяржайнага рэгулювання і інстытуцыйную базу (заканадаўства і да т.п.), якія існуюць у Расіі, для беларускай эканомікі могуць зьявіцца дадатковыя праблемы.

У прыватнасці,магчымыя адрозненіні ўва ўмовах функцыянавання суб'ектаў дзіўюх краінаў (ува ўзроўнях падаткаабкладання, розных цэнах на сырэвіну і энэргарэсурсы) могуць, з аднаго боку, прывесці да неканкурэнтаздольнасці беларускай прадукцыі на расійскім рынку (гэта праблема цяпер у пэўнай ступені вырашаецца праз дэвальвацыю беларускага рубля і хранічнае недайнвэставанье экспартных вытворчасціяў), а з другога — дэзарганізація рынак капітала і спрыяць пераводу фінансавых і інвэстыцыйных сродкаў у Расійскую Федэрацыю.

Да спэкуляцыйных пераплываў капіталаў могуць прывесці адрозненіні ўва

ўзроўнях інфляцыі, у працэнтных стаўках, часовыя адхіленні абменных курсаў і г.д.

Розыніца ўва ўзроўнях даходаў і асабліва заробкаў таксама можа прывесці да авбастрэнныя напружанасці на рынку працы, ускладніць збліжэнне сацыяльных стандарттаў.

Адной з істотных праблемаў ёсьць хранічнае невыкананыне прынятых шматлікіх інтэграцыйных ініцыятываў. У прыватнасці, актыўны прыхільнік расійска-беларускай інтэграцыі старшыня Камітэту Дзярждумы РФ па спраўах СНД Барыс Пастухоў у прадмове да кнігі Юр'я Годзіна “Россия и Белоруссия на пути к единению. Проблемы экономической безопасности Союзного государства” адзначае, што “з 52 першачарговых заходаў, заплянаваных на 2000 год па выкананыні Дамовы пра стварэнне Саюзной дзяржавы, рэалізавана толькі некалькі. З усіх ухваленых сумесных эканамічных праграмаў больш-менш здавальняча выконваюцца ня больш за адну траціну”. Тут жа называецца і адна з прычынай такога нездавальняючага становішча, звязаная са складанасцю фармавання бюджету Саюзной дзяржавы, які ў 2000 годзе быў выкананы толькі на 55%. У выніку, сумесная праграма па аўтамабілебудаванні з удзелам адпаведных прадпрыемстваў Менску і Яраслаўлю была прафінансаваная да верасня 2000 г. толькі на 3%.

Хранічнае невыкананыне інтэграцыйных ініцыятываў з большага абумоўленае непрадуманасцю і нерэальнасцю прынятых рашэнняў, празмерным спадзевам на бюрократычны механізм іх рэалізацыі, што пагражае ператварыць органы кіравання Саюзной дзяржавы ў чарговую бюрократычную структуру.

Залішняя палітызацыя інтэграцыйнага працэсу, празмерны аптымізм, недаацэнка складанасці і неадназначнасці праблемы інтэграцыі, прыняцце асобных адкрыта папуляцкіх рашэнняў ня толькі замарудзілі эканамічнае збліжэнне дзіўюх краінаў, але й дыскрэдытавалі саму ідэю неабходнасці расійска-беларускай эканамічнай інтэграцыі.

Існуюць праблемы і на тых кірунках беларуска-расійскай інтэграцыі, дзе ў цяперашні момант дасягнуты пэўны рэальный прагрэс.

Гэтак, у 1997 г. мытныя тарыфы паміж Беларусіяй і Расіяй былі ў асноўным уніфікаваныя. Аднак у 1998—1999 гг. ува ўмовах пагаршэння эканамічнай сытуацыі ў абеддзвюх краінах разыходжаныні паміж тарыфамі зноў істотна ўзраслы. Адрозненіні ў экспартных мытных тарыфах існавалі па 936 пазыцыях, зь якіх у цяперашні момант узгоднена больш за 800, а па 130 пазыцыях разыходжаныні пакуль захоўваюцца³.

Беларусь, у адрозненіне ад РФ, у большай ступені зацікаўленая ў паскарэнні рэалізацыі Пагаднення пра стварэнне Зоны свабоднага гандлю (ЗСГ) у СНД (папісана яшчэ ў красавіку 1994 г.).

Таму асобная аўтары ўзынімаюць пытаньне пра мэтазгоднасць трансфармациі Мытнага саюзу, які існуе паміж Беларусіяй і Расіяй, у зону свабоднага гандлю⁴. Тым больш што з самага пачатку быў узяты курс на паскоранае ства-

рэйне Мытнага саюзу без стварэння зоны свабоднага гандлю як першага інтэграцыйнага заходу.

Адной з ключавых проблемаў у эканамічнай інтэграцыі ёсьць рэалізацыя падпісанага яшчэ ў сінезні 1998 г. Пагаднення паміж РБ і РФ пра стварэнне роўных умоваў суб'ектам гаспадарання. І толькі ў 2002 г. было падпісане пагадненне пра цэнавае регуляванне прадукцыі натуральных манаполій, якое прадугледжвала зыніжэнне цэнаў на газ, рэалізацыя якога, магчыма, адбудзеца ў найбліжэйшы час. Пры гэтым Беларусь павінна скасаваць індывідуальныя льготы для суб'ектаў гаспадарання.

Апошнім часам з расійскага боку робяцца спробы ўвязаць зыніжэнне цэнаў на газ з пагашэннем Беларусі запазычанацьці, якая на момант напісаныя гэтага артыкулу складае больш за 230 млн. USD.

Разам з тым, чаканы эфект ад зыніжэння цэнаў на прыродны газ з Расіі (з 30 да 22,6 USD/тыс. куб.м, або да кошту 5-га цэнавага поясу Расіі) надта перабольшаны. З улікам транспартавання, ПДВ, перакрыжаванага субсыдавання і іншых выдаткаў цэна на прыродны газ для беларускіх спажывоўцу складзе каля 41 млн. USD/тыс. куб.м, што роўнае скарачэнню на 13%.

Належыць таксама ўлічваць, што паводле прагнозаў сацыяльна-еканамічнага развіцця Расіі да 2004 г. прадугледжваецца апераджальнае павышэнне цэнаў і тарыфаў на прадукцыю натуральных манаполій у 2003—2004 гг. у 1,05—1,15 разоў у адносінах да інфляцыі ў прамысловасці. Пры гэтым цэны на прыродны газ могуць вырасць яшчэ больш.

Па-ранейшаму не вырашаецца проблема наконт умоў уплаты ПДВ, у выніку чаго па розных ацэнках Беларусь губляе ў год ад 100 да 185 млн. USD (ёсьць і больш вялікія лічбы ацэнкі стратагаў, ёсць залежыць ад памеру адмоўнага гандлёвага сальда паміж дзіўюма краінамі).

Беларусь прапанавала Расіі трох варыянты вырашэння гэтай проблемы. У першым выпадку прадугледжваецца перадача разылікаў па ПДВ у падатковыя ўстановы дзіўюх краінаў, але расійскі бок адмаўляеца ад такога варыянту, матывуючы гэта складанасцю і разылікам. Другі варыяント захоўвае дзеяньня ўмовы па ўсіх відах прадукцыі, выключаючы электраэнэргію, нафту і газ, аб'ём паступлення якіх у РБ надзейна кантролюеца. Згодна з трэцім варыянтам Расія павінна кампэнсаваць страты дзяржаўнаму бюджetu Беларусі.

Існуе цэлы шэраг іншых проблемаў. Напрыклад, няма дамоўленасці пра тэрміны ўядзення ўнутраных расійскіх тарыфаў на чыгуначныя перавозкі для беларускіх вытворцаў.

Шмат проблемаў існуе ў сувязі з вызначэннем умоваў узделу расійскага капиталу ў акцыянаванні й прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў (перш за ёсць нафтамічнага комплексу), а ў далейшым і натуральных манаполій — “Белтрансгаз” і Белэнэрга”.

Узынкаючы проблемы ў гандлёва-еканамічных стасунках працьвысокую долю бартэрных паставак, запазычанацьці (у першую чаргу Беларусі за энергарэсурсы).

Развіццё гандлёва-еканамічных сувязяў на рэгіяльнім узроўні ўскладнілася існаваньнем пэўных абмежаванняў на ўвоз і вывоз прадукцыі, прынятыхімі беларускім урадам або кірауніцтвам асобных расійскіх рэгіёнаў, перавагай бартэру, адсутнасцю ці недастатковым развіццём адпаведнае інфраструктуры і г.д.

Уесь час сутыкаючца інтарэсы лабісташт асобных галінаў прамысловасці, групаў тавараўтвортцаў дзіўюх краінаў. Ёсьць прыклады ўзынікнення проблемных ситуацый (броварная і цукровая галіны, аўтамабільныя грузаперавозкі і г.д.).

Але галоўнай і найболыш спрэчнай з гледзішча мэтагоднасці і наступстваў для Беларусі ёсьць проблема ўядзення адзінай грашовай адзінкі і фармавання адзінага эмісійнага цэнтра Саюзной дзяржавы. На першым этапе (з 1 студзеня 2005 г.) функцыю такой грашовай адзінкі будзе выконваць расійскі рубель, а адзінага эмісійнага цэнтра — Цэнтрабанк РФ. Але нават для гэтага Беларусь мае выканаць шэраг няпростых умоваў, сярод якіх, напрыклад, для 2004 г. — спыненне выкарыстання крэдытаў Нацбанку на фінансаванне дэфіцыту дзяржбюджету, спыненне мэтавага крэдыту Нацбанкам прадпрыемстваў і арганізацыяў любых галінаў эканомікі з адначасным наданьнем крэдытаў камэрцыйным банкам на рынковых умовах, пераход да супольных з РФ нормаў рэзэрвовых патрабаванняў і адзінных ставак рэфінансавання і жорсткай фіксациі абменнага курсу беларускага рубля да расійскага і г.д.

Што да другога этапу — уядзення адзінай грашовай адзінкі і фармавання адзінага эмісійнага цэнтра Саюзной дзяржавы, пра гэта зь цягам часу, магчыма, перастануць згадваць, а абліжанае пашырэннем узделу прадстаўнікоў Нацбанку пры прыняцці Цэнтрабанкам рашэнняў, датычных Беларусі й Саюзной дзяржавы ў цэлым. Разам з тым пры пераходзе на расійскі рубель Беларусь страціць найважнейшыя манэтарныя інструменты (грашова-крэдытныя, валютныя), якія актыўна выкарыстоўваюцца ў макраеканамічнай палітыцы беларускай дзяржавы. Наўзамен, у адрозненніне ад краінаў Цэнтральна-Ўсходній Эўропы, якія ўступаюць у ЭЗ, Беларусь атрымае пакуль недастаткова стабільны расійскі рубель.

Больш за тое, зь пераходам на расійскі рубель можа зьдзесьніцца гэтак званные нямецкі падыход да інтэграцыі (зь пераходам на расійскіе заканадаўства, паглынанне расійскім капіталам вядучых беларускіх прадпрыемстваў і г.д.). Такое развіццё ситуацыі можа замарудзіць інтэграцыйныя працэсы ў СНД.

Зь іншых пэрспектываў, якія могуць інгатыўна паўплываць на эканамічнае развіццё Беларусі ўва ўмовах інтэграцыйных працэсаў з РФ, ёсьць таксама магчымае ўступленне РФ у Сусъветную гандлёвую арганізацыю, да якога бальшыня беларускіх прадпрыемстваў у гэты час проста не гатовая без адпаведнага абнаўлення вытворчага патэнцыялу.

Апрача таго, РФ будзе вымушаная паступова падымаць унутраныя цэны на энергарэсурсы да сусъветнага ўзроўню. Да больш рашучых дзеяньняў у гэтым

кірунку расійцаў можа падштурхнуць хранічнае недаінвеставанье геолягавы-
ведных работай, што можа прывесці да падзеньня здабычы нафты і газу. А пры-
цягнуты замежны капітал у здабывальныя галіны будзе ініцыяваць продаж энэр-
гарэурсаў па сусъветных цэнах.

Пры канцы трэба адзначыць, што неабходна падтрымліваць і разъвіваць уза-
емавыгадныя гандлёва-еканамічныя стасункі й інтэграцыйныя сувязі Беларусі з
Расіяй. Але ў канцавым выніку ўсё будзе залежаць, з аднаго боку, ад таго, на
колькі Беларусь зможа ў працэсе інтэграцыі абараніць свае нацыянальныя інта-
рэсы, а з другога — ці зможа нашая дзяржава ў поўнай меры скарыстаць атры-
маны інтэграцыйныя эффект і часовыя прэфэрэнцыі з боку РФ для разъвіцца і
ўмацаванья нацыянальнай эканомікі, павышэння яе канкурэнтаздольнасці.

¹ Н.Пастухова. Союз России и Беларуссии.История, настоящее, перспективы. — М., 2001 г.
С. 56.

² Минск—Москва—Киев: Поиск общей дороги. / Тезисы докладов и выступлений Между-
народной научной конференции и Международного круглого стола: “Проблемы и перс-
пективы социально-экономического и политического развития Беларуси, России и Укра-
ины”, посвященных 70-летию образования ИЭ НАНБ и 5-летию единения Беларуси и
России, состоявшихся 29—30 марта 2001 г. в г.Минске. — Мн., 2001. С. 68.

³ Белорусская газета. 25 сакавіка 2002 г.

⁴ Модели социально-экономического развития Беларуси. / Зб. артыкулаў. — Мн., 2000. С. 8.